

5. Довнар, Л. И. Белорусское книговедение и национальное возрождение 1920-х годов // Knugotyra. – Vilnius, 2007. – Т. 48. – С. 53–66.
6. Довнар, Л. И. Зарождение виленской книговедческой школы: наука о книге и Г.Э. Гродек // Библиография. – 2019. – № 5. – С. 127–137.
7. Доўнар, Л. І. Сучасныя цэнтры кнігазнáучных даследаванняў Беларусі: памiж тэорый і практыкай // Навуковы пошук у сферы культуры і мастацтва: інавацыйная падыходы: матэрыялы наўку. канф. прафесарска-выкладчыцкага складу, Мінск, 23 лістапада. 2017 г. / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтва ; рэдкал.: А. А. Корбут [і інш.]. – Мінск: БДУКМ, 2019. – С. 78–85.
8. Доўнар, Л. Белорусская книга и наука о книге: формирование понятий, научных парадигм и автономной научной дисциплины // Roczniki Biblioteczne. – Wrocław, 2019. – Т. 63. – С. 57–92. – Режим доступа: <http://wwwr.pl/rbibl/article/view/11415/10359>. – Дата доступа: 20.09.2021.
9. Довнар, Л. И. Промоция книги, книжной культуры и книговедения: опыт белорусских библиотечных проектов // Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития: К 95-летию Центр. науч. б-ки им. Я. Коласа Нац. акад. наук Беларусь: материалы XII Белорус.-Рос. науч. семинара-конф., Москва, 26–27 марта 2020 г. / Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. [и др.; редкол.: Л. А. Авгуль и др.; сост.: Л. А. Авгуль, Н. В. Вдовина]. – Минск ; Москва, 2020. – С. 183–191.

#### **Кантактная інфармацыя:**

Ларыса Іосіфаўна Даўнар, прафесар кафедры інфармацыйна-аналітычнай дзейнасці Беларускага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, канд. пед. науку, дацэнт.

Тэл.: +375-29-364-88-46

e-mail: loradonar@gmail.com

УДК 377

У. І. Куліковіч, канд. філал. науку, дацэнт,  
заг. каф. рэдакцыйна-выдавецкіх тэхнолагій БДТУ  
(БДТУ, г. Мінск)

#### **МАГІСТАРСКАЯ ПРАГРАМА ФАКУЛЬТЕТА ПІМ БДТУ: АД ІДЭІ ДА ЎВАСАБЛЕНИЯ**

Задума распачаць працу па стварэнні магістарскай праграмы для трох спецыяльнасцей факультэта. Пім узникла пасля распрацоўкі і ўкарарэння новых вучбных планаў для рэдактараў-тэхнолагаў, інжынераў-тэхнолагаў і інжынераў-электрамеханікаў. Аналіз гэтых планаў, вучбнай літаратуры ўстаноў вышэйшай адукцыі Расіі, Балгарыі, Польшчы, Кітая і вывучэнне запатрабаванняў выпускнікоў мінулых гадоў дазволілі ўстанавіць, што большасць маладых

#### **ПОДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТОВ В ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОДІГРАФІЧЕСКОЙ ОТРАСЛІ: ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

спецыялістаў, якія задумваецца пра вышэйшую адукцыю на другой ступені, гатова паступаць у магістратуру пры ўмове, калі набор дысцыплін такай магістратуры будзе звязаны не з адным, а з трывама ўзаemвязанными напрамкамі: тэхнолагічным, паліграфічным і рэдакцыйна-выдавецкім (гуманітарным).

У якасці назвы магістарскай праграмы адзінагалосна была зацверджана наступная – «Выдавецка-паліграфічная дзейнасць». Яна адлюстроўвае асноўны кірунак падрыхтоўкі будучага спецыяліста – асобы з вышэйшай адукцыяй, здольнай рааша прафесійныя задачы і ствараць запатрабаваны на рынку творчы прадукт з улікам сістэмнага разумэння ролі і месца выдавецкай справы, сродкаў ма-савай інфармаціі ў сучасных палітычных, эканамічных сацыякультурных працэсах.

Дысцыпліны, пропанаваныя для вывучэння, утвараюць збалансованую сістэму, якая складаецца з 12 модуляў: 1 «Тэорый і метадология даследаванняў выдавецка-паліграфічнага комплексу і медыя»; 2 «Менеджмент і асабістая эфектыўнасць»; 3 «Навукова-даследчая работа»; 4 «Іншамоўная камунікацыя»; 5 «Інфармацыйныя сістэмы і тэхнологіі апрацоўкі лічбавага кантэнту»; 6 «Рэгуляванне выдавецка-паліграфічнай сферы»; 7 «Лічбавы маркетынг»; 8 «Электронныя і мультымедыйныя выданні»; 9 «Эканоміка выдавецка-паліграфічнай галіны»; 10 «Тэхнологіі стварэння выдавецка-паліграфічнай прадукцыі»; 11 «Сацыяльныя медыя і чытач»; 12 «Кіраванне выдавецка-паліграфічнай дзейнасцю».

У працэсе навучання, што, мяркуем, распачнеца з 2022 г., плануецца вырашыць наступныя задачы, ад якіх будуть залежыць формы і метады падачы вуччынага матэрыялу. Сярод іх:

- развіццё пазнавальных інтарэсаў, інтэлектуальных, вынаходніцкіх, канструктарскіх, творчых здольнасцей студэнтаў;
- навучанне самаадукцыі, метадам навуковай, экспериментальнай, даследчай работы;
- авалоданне метадамі і прыёмамі самастойнай працы, практичнымі ўмэннямі і навыкамі;
- фарміраванне ўмэнняў працы ў калектыве, выконваць калектыўныя заданні, перадаваць свае веды іншым.

Асноўнымі слоўнымі метадамі навучання будуть па-ранейшаму лекцыя, тлумачэнне, чытанне, гутарка, дыялог (выкладчыка з магістрантам, магістрантка з студэнтамі), кансультатыя. Прадугледжваецца з цягам часу і дыстанцыйна форма навучання з выкарыстаннем найноўшых інфармацыйных тэхнолагій і абсталявання..

Дзеля ўдасканалення прафесійных навыкаў плануеца практикаваць разнастайныя методы і прыёмы падрыхтоўкі будучых супрацоўнікаў рэдакцыйна-выдавецкіх і паліграфічных арганізацый. Спінімся на найболыш значных.

1. Метад практичнай работы з кнігай, згодна з якім магістрранты будуць выконваць рознаўзроўневыя практикаванні, тэсты, ажыццяўляць трэнінг, выпіскі, канспектаванне прафесійнай літаратуры на замежных і дзяржаўных мовах; складанне тэзісаў (дакладаў, рэцензій, водзіваваў, рэфератаў), пісъмовых адказаў на пытанні, напісанне рэдактарскага заключэння (абагульнення, вываду); графічныя работы будуць уключчаць: распрацоўку табліц, схем, дыяграм, графікаў, работу з картамі і іншымі.

2. Метад назірання плануеца прымяняць падчас запісу назіранняў за афармленнем кніг, вядзенне дзённіка; стварэнне замалёвак, малюнкаў, запісу на дыктафон інфармацыі, фота-, кіна-, відэаздымкі.

3. Даследчыя методы – пастаноўка, правядзенне і апрацоўка доследаў; лабаратарныя заняткі, заняткі з тэхнічным абсталяваннем; эксперыменты.

4. Метад праблемнага навучання – праблемны выклад матэрыялу; аналіз навуковага вывучэння праблемы; эўрыстычная гутарка; пастаноўка праблемных пытанняў; тлумачэнне асноўных паняцій, тэрминаў; стварэнне праблемных сітуацый; пастаноўка праблемнага пытання (задання, выкарыстанне нагляднасці); самастойная пастаноўка магістрантам праблемы і вызначэнне шляху яе вырашэння; пошук і адбор аргументаў, фактаў, доказаў; самастойны пошук адказаў з выкарыстаннем апорных схем, табліц, алгарытмаў.

5. Метад праграмаванага навучання, што прадугледжваюць тлумачэнне важных пытанняў праграмы навучання, самастойнае вывучэнне пэўтай часткі вучэбнага матэрыялу: выбар паміж правільным і неправільнымі адказамі (лінейнае праграмаванне); выбар аднаго адказа з некалькіх (разгалінаванае праграмаванне).

6. Праектна-канструктарскія методы – распрацоўка выдавецкіх праектаў і іх прасоўванне; набудова гіпотэз; маэльянне сітуацій; стварэнне новых спосабаў решэння задач па падрыхтоўцы выдавецкіх праектаў; канструяванне з паперы творчых гульняў; распрацоўка сцэнарыяў рэкламных мерапрыемстваў, свят; мастацкае канструяванне кнігі; стварэнне твораў дэкарыстычна-прыкладнога мастацтва, праектаванне (планаванне) дзеянасці рэдакцый.

7. Метад гульні – дыдактычныя, развівалельныя, пазнавальныя, народныя гульні на развіццё ўвагі, памяці, уяўлення; гульня-конкурс,

#### Подготоўка спецыялістаў в издательско-поліграфіческой отрасли: проблемы обучения и распределения

гульня-вандроўка, дзелавая гульня; настольныя, кампьютарныя гульні: іх стварэнне і прасоўванне.

8. Наглядны метад, што прадугледжвае стварэнне і выкарыстанне наглядных матэрыялаў: карцін, малюнкаў, плакатаў, фатаграфій, табліц, схем, дыяграмм, чарцяжоў, графікаў; а таксама дэманстрацыйных матэрыялаў: мадэляў, прыбораў, разнастайных прадметаў (узору вырабаў, геаметрычных фігур, муляжоў і г. д.); відэаматэрыялаў, падкастуў, дыфільмаў, дыяпазітываў, вучэбных і іншых фільмаў.

9. Важным плануеца зрабіць на кожных занятках выкарыстанне сродкаў мастацтва, актыўных формаў пазнавальнай дзеянасці: семінар, дыспут, амбэркаванне паведамленняў, дакладаў, рэфератаў; канферэнцыя, чытанні (літаратурныя, гістарычныя, навуковыя); абарона праектаў, праграм, рэфератаў; алімпіяды, турнір, віктарыны; аўкцыён ведаў, брэйн-рынг, сустэрча са спецыялістамі; вучонымі; прэс-канферэнцыя, эстафета; інтэлектуальны марафон, анкетаванне, распрацоўка, правядзенне і аналіз анкеты; піс'халагічныя тэсты; дзелавая гульня.

Такім чынам, сістэма магістарскай падрыхтоўкі на факультэце прынта-тэхнолагій і медыякамунікацый Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта накіравана на тое, каб будучыя спецыялісты выдавецка-паліграфічнага комплексу Рэспублікі Беларусь былі здольнымі арганізацораў сістэмны працэс укаранення лічбавых інавацый у практику работы традыцыйных выдавецкіх арганізацый і СМІ з улікам сацыяльна-еканамічнай спецыфікі іх работы;magl ажыццяўляць прафесійную дзеянасць на аснове сістэмнага ўяўлення пра дзяржаўную эканамічную палітыку і эканамічных працэсаў ў сферах кнігавыдання і медыявытворчасці як у Беларусі, так і за мяжамі.